

РАШЭННЕ  
калегіі ўпраўлення культуры  
Брэсцкага аблвыканкама  
25 сакавіка 2021 г. № 5  
г. Брэст

Аб выніках абласнога тура  
XXIX рэспубліканскага конкурсу  
«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай  
культуры»

Краязнаўства, гісторыка-культурная спадчына з'яўляюцца спрадвечнымі крыніцамі фарміравання нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. З мэтай узмацнення ролі публічных бібліятэк у зборы, захаванні і папулярызацыі інфармацыйных рэсурсаў па краязнаўстве, нацыянальнай гісторыі, літаратуры, мовы, народнай культуры, а таксама для падтрымкі і развіцця чытання праводзіцца чарговы тур рэспубліканскага штогадовага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры».

На абласны тур XXIX рэспубліканскага агляду-конкурсу былі прадстаўлены 12 матэрыялаў ад наступных бібліятэк: Баранавіцкая цэнтральная раённая бібліятэка імя Я.Чачота ДУК «Баранавіцкая РЦБС», Цэнтральная гарадская дзіцячая бібліятэка-філіял № 13 ДУК «Брэсцкая ЦГБ імя А.С.Пушкіна», Бярозаўская цэнтральная раённая бібліятэка ДУК «Бярозаўская РБС», Іванаўская цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф.Панфёрава ДУК «ЦРБ імя Ф.Панфёрава», Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка ДУК «Кобрынская РЦБС», Ляхавіцкая цэнтральная раённая бібліятэка імя Я.Купалы ДУК «Ляхавіцкая РЦБС», Лунінецкая цэнтральная раённая бібліятэка ДУК «Лунінецкая РЦБС», Любанская сельская бібліятэка ДУК «Лунінецкая РЦБС», Ліноўская сельская бібліятэка ДУК «Пружанская ЦБС», Пінкавіцкая сельская бібліятэка ДУК «Пінская РЦБС», Пінская гарадская цэнтральная бібліятэка ДУК «Пінская ГЦБС», Целяханская горпасялковая бібліятэка ДУК «Івацэвіцкая РБС».

Матэрыялы, якія былі прадстаўлены ў абласны аргкамітэт, уключалі: заяўку, інфармацыйную і аналітычную даведкі аб рабоце бібліятэк за апошнія тры гады, дадаткі ў выглядзе інфармацыйна-бібліяграфічных і аналітычных матэрыялаў, рэкламнай і выдавецкай прадукцыі, сцэнарных і электронных матэрыялаў.

Разгледзеўшы конкурсныя матэрыялы і заслухаўшы інфармацыю дырэктара Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага Стрыжэвіч А.Я., калегія ўпраўлення культуры **ВЫРАШЫЛА:**

1. Прызнаць пераможцамі абласнога тура і прадставіць для ўдзелу ў XXIX рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»:

У намінацыі «За пошукавую і даследчую працу».

Сярод гарадскіх бібліятэк:

Ляхавіцкую цэнтральную раённую бібліятэку імя Я.Купалы ДУК «Ляхавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (дырэктар Пляшэвіч Вольга Анатольеўна) – I месца за плённую пошукавую і даследчую працу па вывучэнні, сістэматызацыі і захаванні тапанімічных матэрыялаў аб раёне; стварэнне рэсурсу «Мова маёй зямлі: тапанімічны слоўнік Ляхавіччыны» і яго папулярызацыю ў віртуальнай прасторы;

Кобрынскую цэнтральную раённаую бібліятэку ДУК «Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (дырэктар Легацюк Ларыса Віктараўна) – II месца за збор, сістэматызацыю і папулярызацыю матэрыялаў пра ганаровых грамадзян кобрынскага краю; распрацоўку і раэлізацыю бібліяграфічна-асветніцкага праекта «Славутыя імёны маёй малой радзімы»;

Пінскую гарадскую цэнтральную бібліятэку ДУК «Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (дырэктар Лагодзіч Дзіна Анатольеўна) – III месца за папулярызацыю творчасці мастака В.М.Сагановіча праз стварэнне базы даных «Художнік – это не профессия, это – судьба. Виктор Саганович»;

Сярод сельскіх бібліятэк:

Ліноўскую сельскую бібліятэку ДУК «Пружанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (загадчык Антончык Алена Мікалаеўна) – I месца за мэтанакіраваную пошукавую дзейнасць па даследаванні матэрыялаў пра тэрыторыю Ліноўскага сельскага савета ў час Вялікай Айчыннай вайны і стварэнне ўнікальных матэрыялаў на папяровых і электронных носьбітах;

Пінкавіцкую сельскую бібліятэку ДУК «Пінская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (загадчык Палюховіч Ірына Анатольеўна) – II месца за значную работу па вывучэнні, захаванні і папулярызацыі літаратурнага крэзнаўства; за даследаванне жыцця і творчага шляху Л.К.Тарасюк.

У намінацыі «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы».

Сярод бібліятэк, абслугоўваючых сельскае насельніцтва:

Баранавіцкую цэнтральную раённую бібліятэку імя Я.Чачота ДУК «Баранавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (дырэктар Лайша Таццяна Міхайлаўна) – I месца за шматгранную дзейнасць у патрыятычным выхаванні і распрацоўку электроннай базы даных «Великая Отечественная война на территории Барановичского района: события, факты, люди».

У намінацыі «За падтрымку і развіццё чытання».

Сярод гарадскіх бібліятэк:

Цэнтральную гарадскую дзіцячую бібліятэку-філіял № 13 ДУК «Брэсцкая цэнтральная гарадская бібліятэка імя А.С.Пушкіна» (загадчык Івашкова Святлана Іванаўна) – І месца за рознабаковую станоўчую работу з падростаючым пакаленнем і стварэнне адзінай чытацкай прасторы ў межах сацыяльнага праекта па каністэрапіі.

2. Адзначыць лістамі падзякі:

Любанскую сельскую бібліятэку ДУК «Лунінецкая РЦБС» (бібліятэкар Рудзько Кацярына Ігараўна) – за плённую работу па захаванні і папулярызацыі творчай спадчыны беларускага пісьменніка А.Я.Макаёнка, правядзенне літаратурнага свята да 100-годдзя з дня яго нараджэння;

Бярозаўскую цэнтральную раённую бібліятэку ДУК «Бярозаўская раённая бібліятэчная сістэма» (дырэктар Макарэвіч Ірына Львоўна) – за актыўную работу па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны раёна, папулярызацыю краязнаўчых ведаў праз стварэнне друкаваных выданняў і электронных інфармацыйных рэсурсаў;

Іванаўскую цэнтральную раённую бібліятэку імя Ф.Панфёрава ДУК «Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф.Панфёрава» (дырэктар Данількевіч Алена Іванаўна) – за дзейнасць па даследаванні і зборы матэрыялаў

аб удзеле ваеннаслужачых Іванаўскага раёна ў баявых дзеяннях у Афганістане;

Целяханскую горпасялковую бібліятэку ДУК «Івацэвіцкая раённая бібліятэчная сетка» (бібліятэкар Луцэвіч Таццяна Рэнікаўна) – за дасканалую работу па вывучэнні і захаванні ведаў па гісторыі роднага краю;

Лунінецкую цэнтральную раённую бібліятэку ДУК «Лунінецкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» (дырэктар Кішкевіч Алена Васільеўна) – за актыўную і рознабаковую работу па распаўсюджванні краязнаўчых матэрыялаў, прысвечаных тэме 100-годдзя кіно ў Лунінеццы.

3. Пераможцаў абласнога тура ХХІХ рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» ўзнагародзіць дыпламамі і адзначыць лістамі падзякі.

4. Прадставіць для ўдзелу ў ХХІХ рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»:

Ляхавіцкую цэнтральную раённую бібліятэку імя Я.Купалы ДУК «Ляхавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»;

Ліноўскую сельскую бібліятэку ДУК «Пружанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»;

Цэнтральную гарадскую дзіцячую бібліятэку-філіял № 13 ДУК  
«Брэсцкая цэнтральная гарадская бібліятэка імя А.С.Пушкіна»;

Баранавіцкую цэнтральную раённую бібліятэку імя Я.Чачота  
ДУК «Баранавіцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма».

5. Кантроль за выкананнем рашэння ўскласці на дырэктара  
Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М.Горкага Стрыжэвіч А.Я.

Старшыня калегіі,  
начальнік упраўлення культуры  
Брэсцкага аблвыканкама



С.Б.Панасюк